

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 285 (6562) | 11 снежня 1939 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП.

ШЫРЭЙ РАЗМАХ МАСАВА-АБАРОННАЙ РАБОТЫ!

Валікі савецкі народ поўны гарачых пацужушай патрыятызма, глыбокай адданасці сваёй любімай матэры-радыме. Мільёны людзей — мужчын і жанчын, старых і дзяцей — імкнучыся авалодаць ваеннай спецыяльнасцю, усюсерна прыгтаваць сабе, каб у любую мінуту, па першаму закліку партыі Леніна—Сталіна і савецкага ўрада, стаць на абарону сваёй сацыялістычнай краіны.

Пажар другой імперыялістычнай вайны палае на Захадзе, пагражаючы ахваціць усю півночную частку Еўропы. Імча і імча раз трэба напаміць мудрыя ўказанні нашай любімага прарадзіцы таварыш Сталіна аб неабходнасці трымаць увесь наш народ у мабільнай гатоўнасці. Савецкі патрыятызм, бязмежная любоў народа да сваёй сацыялістычнай Бацькаўшчыны асабліва ярка праявіліся ў значна павялічаным іх горадні Радзіма-Савецкай Чырвонай Арміі выконваючы ініцыятыўны абавязак, вызваляючы адзінакроўныя брацкія народы Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ад панюўскага ярма. Савецкі патрыятызм праяўляецца з асаблівай сілай зараз, калі нашы доблесныя чырвоныя салдаты і паматражы Фінскаму народу вызвалілі ад панюўскага іх плутакраўці, ад «ўрада» катэў і тыраніаў. Валікі імкненне савецкага патрыяты аказаліся ваеннымі ведамі, навучным меткаў тэарыяй, стаць добрым танкістам, вараўнілаўскім конікам, снайперам і гэтым імча больш умаваць ваенную магутнасць СССР.

Гэтыя гарачыя імкненні нашай народна абгацілі сабе ваеннымі ведамі ўзялі масава-абаронную работу на новую, больш высокую ступень.

Немаўлажную ролю ў умававанні масава-абароннай работы ў нашай рэспубліцы адыграла заключэнне дагавора па сацыялістычнае саборніцтва паміж БССР і Латвіяй. Гэты дагавор вызначыў канкрэтныя меры прынятыя на масава-абароннай рабоце. Барышча па іх ажыццяўленне ўжо дала першыя станоўчыя вынікі. Узмацніліся асацыялімаўскія арганізацыі, вырас новы актыв абароннай работы. За апошнія месяцы ў рэспубліцы створана 1.356 новых асацыялімаўскіх арганізацый. У Асацыялімаўскія арганізацыі ў Асацыялімаўскія прыняты 18 тысяч новых членаў. Створаны шматлікія абаронныя гурткі — стралковыя, куляебныя, тапаграфічныя, вараўнілаўскія, аэрацыйныя і іншыя, у якіх прыгтаваны тысячы тысяч значнастаў ПІХА, вараўнілаўскія стралковыя, сувязістаў, тапаграфіаў, паверуаў, вараўнілаўскія коннікаў і т. д.

Значна ўзмацнілася работа па павышэнню тэарэтычнага ўзроўня ваенных дзеяў сярод членаў Асацыялімаў. На каляека нійшніх даных, за апошнія тры месяцы па рэспубліцы прачытаны 992 каляека і лекцыі па абароннай тэме. Прадэманравал абаронных мерапрыемстваў, асаблівай увагі заслугоўваюць мерапрыемства па пахрытоўцы да працінаветраў і праціпінчэй абароны населеніцтва ў прыгтаванні правядзення паходу ў працінаветраў, у якіх прынялі ўдзел 205 тысяч чалавек.

Аднак не ва ўсіх раёнах рэспубліцы асацыялімаўскія арганізацыі задавальняюць запатрабаванні і імкненні населеніцтва да авалодання ваеннымі ведамі. Дагавор па сацыялістычнае саборніцтва паміж Беларусі і Латвіяй уключае ў сабе рэальна імча стаць уключэннем ў работу па абароннай тэме. Прадэманравал абаронных мерапрыемстваў, асаблівай увагі заслугоўваюць мерапрыемства па пахрытоўцы да працінаветраў і праціпінчэй абароны населеніцтва ў прыгтаванні правядзення паходу ў працінаветраў, у якіх прынялі ўдзел 205 тысяч чалавек.

Выключна вялікая роля ў гэтай ваажнай справе належыць і камсамолу. Ён павінен забяспечыць уключэнне ў Асацыялімаўскія арганізацыі і абаронныя гурткі найшырэйшымі масамі савецкай моладзі.

Задача заключэння ў тым, каб сапраўды па-большайшай ступені разгарнуць масава-абаронную работу на фабрыках і заводах, на прадпрыемствах і ва ўстановах, у калгасах і школах — ва ўсіх кутках нашай краіны.

Шырай размах масава-абароннай работы!

Рашучае значэнне ў разгортванні масава-абароннай работы набылаюць кадры. Нельга не адзначыць, што Цэнтральны Совет Асацыялімаў БССР, абласныя саветы зусім недастаткова прадуць у напрамку выхавання абаронных кадраў. За 1939 год змянілася 39 старшніх райсаветаў Асацыялімаў.

Недастаткова праходзіць работа з нізавым абаронным актывам. Зусім пазначна колькасць старшніх пярвочных арганізацый Асацыялімаў прайшла пахрытоўку на курсе. Гэты праблем трэба як мага хутчэй ліквідаваць. Асацыялімаўскія арганізацыі, якія кіруюць органамі неабходна пярэа шматлікі, што ім заклікаюць «весці пахрытоўку рабочых, служачых, інтэлігентных, навучачых і калгаснікаў у ітарасах абароны дзяржавы». Адначасова Асацыялімаўскія арганізацыі Чырвонай Арміі ў сывае напярэдняй «арыяваў» работы па адпаведным кадраў розных ваенных спецыяльнасцей. (Вараўнілаў). А гэта можа быць дасягнута толькі тады, калі самі кіруючыя кадры Асацыялімаў будуч дасягваюць пахрытавання ў палітычных і ваенных адносінах.

У справе разгортвання масава-абароннай работы вялікую ролю адыгрываюць ваенныя аддзелы райкомаў партыі. Іх задача — сістэматычна кіраваць асацыялімаўскімі арганізацыямі, прыгтаваць і скарыстаць для наладжвання абароннай работы шырокі актыв, асабліва людзей, выхаваных у радах Чырвонай Арміі. Ваенныя аддзелы райкомаў павіны сістэматычна ажыццяўляць і правяраць выкананне дырэктыв партыі аб абароннай рабоце.

Такім-жа нармуннем міжнароднага права з'яўляецца забарона перавозак германскіх тавараў з алгаго порта ў другі. Нармунне, савецкі ўрад лічыць зусім свабодным брытанскае патрабаванне, каб, незалежна ад паходжання перавозімых грузаў, сумні, следуючыя з парту тых нейтральных дзяржаў, да якіх Германія мае доступ, заходзілі для лагаў у брытанскія або францускія парты.

Завялічаны пратэст супроць пералічаных мерапрыемстваў Вялікабрытаніі, урад Саюза ССР заўважае за сабой права патрабаваць пакрываць нанесеныя збытцаў каля дзяржава ганяльсва судно СССР будзе прымуова прывезена ў брытанскі або францускі порт, або калі прыняты нем указа ад 28 лістапада г. г. зменыя му, ганляў СССР будзе напесона акая-небудзь іншая страта.

Валікі савецкі народ поўны гарачых пацужушай патрыятызма, глыбокай адданасці сваёй любімай матэры-радыме. Мільёны людзей — мужчын і жанчын, старых і дзяцей — імкнучыся авалодаць ваеннай спецыяльнасцю, усюсерна прыгтаваць сабе, каб у любую мінуту, па першаму закліку партыі Леніна—Сталіна і савецкага ўрада, стаць на абарону сваёй сацыялістычнай краіны.

Пажар другой імперыялістычнай вайны палае на Захадзе, пагражаючы ахваціць усю півночную частку Еўропы. Імча і імча раз трэба напаміць мудрыя ўказанні нашай любімага прарадзіцы таварыш Сталіна аб неабходнасці трымаць увесь наш народ у мабільнай гатоўнасці. Савецкі патрыятызм, бязмежная любоў народа да сваёй сацыялістычнай Бацькаўшчыны асабліва ярка праявіліся ў значна павялічаным іх горадні Радзіма-Савецкай Чырвонай Арміі выконваючы ініцыятыўны абавязак, вызваляючы адзінакроўныя брацкія народы Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ад панюўскага ярма. Савецкі патрыятызм праяўляецца з асаблівай сілай зараз, калі нашы доблесныя чырвоныя салдаты і паматражы Фінскаму народу вызвалілі ад панюўскага іх плутакраўці, ад «ўрада» катэў і тыраніаў. Валікі імкненне савецкага патрыяты аказаліся ваеннымі ведамі, навучным меткаў тэарыяй, стаць добрым танкістам, вараўнілаўскім конікам, снайперам і гэтым імча больш умаваць ваенную магутнасць СССР.

Гэтыя гарачыя імкненні нашай народна абгацілі сабе ваеннымі ведамі ўзялі масава-абаронную работу на новую, больш высокую ступень.

Немаўлажную ролю ў умававанні масава-абароннай работы ў нашай рэспубліцы адыграла заключэнне дагавора па сацыялістычнае саборніцтва паміж БССР і Латвіяй. Гэты дагавор вызначыў канкрэтныя меры прынятыя на масава-абароннай рабоце. Барышча па іх ажыццяўленне ўжо дала першыя станоўчыя вынікі. Узмацніліся асацыялімаўскія арганізацыі, вырас новы актыв абароннай работы. За апошнія месяцы ў рэспубліцы створана 1.356 новых асацыялімаўскіх арганізацый. У Асацыялімаўскія арганізацыі ў Асацыялімаўскія прыняты 18 тысяч новых членаў. Створаны шматлікія абаронныя гурткі — стралковыя, куляебныя, тапаграфічныя, вараўнілаўскія, аэрацыйныя і іншыя, у якіх прыгтаваны тысячы тысяч значнастаў ПІХА, вараўнілаўскія стралковыя, сувязістаў, тапаграфіаў, паверуаў, вараўнілаўскія коннікаў і т. д.

Значна ўзмацнілася работа па павышэнню тэарэтычнага ўзроўня ваенных дзеяў сярод членаў Асацыялімаў. На каляека нійшніх даных, за апошнія тры месяцы па рэспубліцы прачытаны 992 каляека і лекцыі па абароннай тэме. Прадэманравал абаронных мерапрыемстваў, асаблівай увагі заслугоўваюць мерапрыемства па пахрытоўцы да працінаветраў і праціпінчэй абароны населеніцтва ў прыгтаванні правядзення паходу ў працінаветраў, у якіх прынялі ўдзел 205 тысяч чалавек.

Аднак не ва ўсіх раёнах рэспубліцы асацыялімаўскія арганізацыі задавальняюць запатрабаванні і імкненні населеніцтва да авалодання ваеннымі ведамі. Дагавор па сацыялістычнае саборніцтва паміж Беларусі і Латвіяй уключае ў сабе рэальна імча стаць уключэннем ў работу па абароннай тэме. Прадэманравал абаронных мерапрыемстваў, асаблівай увагі заслугоўваюць мерапрыемства па пахрытоўцы да працінаветраў і праціпінчэй абароны населеніцтва ў прыгтаванні правядзення паходу ў працінаветраў, у якіх прынялі ўдзел 205 тысяч чалавек.

Выключна вялікая роля ў гэтай ваажнай справе належыць і камсамолу. Ён павінен забяспечыць уключэнне ў Асацыялімаўскія арганізацыі і абаронныя гурткі найшырэйшымі масамі савецкай моладзі.

Задача заключэння ў тым, каб сапраўды па-большайшай ступені разгарнуць масава-абаронную работу на фабрыках і заводах, на прадпрыемствах і ва ўстановах, у калгасах і школах — ва ўсіх кутках нашай краіны.

Шырай размах масава-абароннай работы!

Рашучае значэнне ў разгортванні масава-абароннай работы набылаюць кадры. Нельга не адзначыць, што Цэнтральны Совет Асацыялімаў БССР, абласныя саветы зусім недастаткова прадуць у напрамку выхавання абаронных кадраў. За 1939 год змянілася 39 старшніх райсаветаў Асацыялімаў.

Недастаткова праходзіць работа з нізавым абаронным актывам. Зусім пазначна колькасць старшніх пярвочных арганізацый Асацыялімаў прайшла пахрытоўку на курсе. Гэты праблем трэба як мага хутчэй ліквідаваць. Асацыялімаўскія арганізацыі, якія кіруюць органамі неабходна пярэа шматлікі, што ім заклікаюць «весці пахрытоўку рабочых, служачых, інтэлігентных, навучачых і калгаснікаў у ітарасах абароны дзяржавы». Адначасова Асацыялімаўскія арганізацыі Чырвонай Арміі ў сывае напярэдняй «арыяваў» работы па адпаведным кадраў розных ваенных спецыяльнасцей. (Вараўнілаў). А гэта можа быць дасягнута толькі тады, калі самі кіруючыя кадры Асацыялімаў будуч дасягваюць пахрытавання ў палітычных і ваенных адносінах.

У справе разгортвання масава-абароннай работы вялікую ролю адыгрываюць ваенныя аддзелы райкомаў партыі. Іх задача — сістэматычна кіраваць асацыялімаўскімі арганізацыямі, прыгтаваць і скарыстаць для наладжвання абароннай работы шырокі актыв, асабліва людзей, выхаваных у радах Чырвонай Арміі. Ваенныя аддзелы райкомаў павіны сістэматычна ажыццяўляць і правяраць выкананне дырэктыв партыі аб абароннай рабоце.

Такім-жа нармуннем міжнароднага права з'яўляецца забарона перавозак германскіх тавараў з алгаго порта ў другі. Нармунне, савецкі ўрад лічыць зусім свабодным брытанскае патрабаванне, каб, незалежна ад паходжання перавозімых грузаў, сумні, следуючыя з парту тых нейтральных дзяржаў, да якіх Германія мае доступ, заходзілі для лагаў у брытанскія або францускія парты.

Завялічаны пратэст супроць пералічаных мерапрыемстваў Вялікабрытаніі, урад Саюза ССР заўважае за сабой права патрабаваць пакрываць нанесеныя збытцаў каля дзяржава ганяльсва судно СССР будзе прымуова прывезена ў брытанскі або францускі порт, або калі прыняты нем указа ад 28 лістапада г. г. зменыя му, ганляў СССР будзе напесона акая-небудзь іншая страта.

Валікі савецкі народ поўны гарачых пацужушай патрыятызма, глыбокай адданасці сваёй любімай матэры-радыме. Мільёны людзей — мужчын і жанчын, старых і дзяцей — імкнучыся авалодаць ваеннай спецыяльнасцю, усюсерна прыгтаваць сабе, каб у любую мінуту, па першаму закліку партыі Леніна—Сталіна і савецкага ўрада, стаць на абарону сваёй сацыялістычнай краіны.

Пажар другой імперыялістычнай вайны палае на Захадзе, пагражаючы ахваціць усю півночную частку Еўропы. Імча і імча раз трэба напаміць мудрыя ўказанні нашай любімага прарадзіцы таварыш Сталіна аб неабходнасці трымаць увесь наш народ у мабільнай гатоўнасці. Савецкі патрыятызм, бязмежная любоў народа да сваёй сацыялістычнай Бацькаўшчыны асабліва ярка праявіліся ў значна павялічаным іх горадні Радзіма-Савецкай Чырвонай Арміі выконваючы ініцыятыўны абавязак, вызваляючы адзінакроўныя брацкія народы Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ад панюўскага ярма. Савецкі патрыятызм праяўляецца з асаблівай сілай зараз, калі нашы доблесныя чырвоныя салдаты і паматражы Фінскаму народу вызвалілі ад панюўскага іх плутакраўці, ад «ўрада» катэў і тыраніаў. Валікі імкненне савецкага патрыяты аказаліся ваеннымі ведамі, навучным меткаў тэарыяй, стаць добрым танкістам, вараўнілаўскім конікам, снайперам і гэтым імча больш умаваць ваенную магутнасць СССР.

Гэтыя гарачыя імкненні нашай народна абгацілі сабе ваеннымі ведамі ўзялі масава-абаронную работу на новую, больш высокую ступень.

Немаўлажную ролю ў умававанні масава-абароннай работы ў нашай рэспубліцы адыграла заключэнне дагавора па сацыялістычнае саборніцтва паміж БССР і Латвіяй. Гэты дагавор вызначыў канкрэтныя меры прынятыя на масава-абароннай рабоце. Барышча па іх ажыццяўленне ўжо дала першыя станоўчыя вынікі. Узмацніліся асацыялімаўскія арганізацыі, вырас новы актыв абароннай работы. За апошнія месяцы ў рэспубліцы створана 1.356 новых асацыялімаўскіх арганізацый. У Асацыялімаўскія арганізацыі ў Асацыялімаўскія прыняты 18 тысяч новых членаў. Створаны шматлікія абаронныя гурткі — стралковыя, куляебныя, тапаграфічныя, вараўнілаўскія, аэрацыйныя і іншыя, у якіх прыгтаваны тысячы тысяч значнастаў ПІХА, вараўнілаўскія стралковыя, сувязістаў, тапаграфіаў, паверуаў, вараўнілаўскія коннікаў і т. д.

Значна ўзмацнілася работа па павышэнню тэарэтычнага ўзроўня ваенных дзеяў сярод членаў Асацыялімаў. На каляека нійшніх даных, за апошнія тры месяцы па рэспубліцы прачытаны 992 каляека і лекцыі па абароннай тэме. Прадэманравал абаронных мерапрыемстваў, асаблівай увагі заслугоўваюць мерапрыемства па пахрытоўцы да працінаветраў і праціпінчэй абароны населеніцтва ў прыгтаванні правядзення паходу ў працінаветраў, у якіх прынялі ўдзел 205 тысяч чалавек.

Аднак не ва ўсіх раёнах рэспубліцы асацыялімаўскія арганізацыі задавальняюць запатрабаванні і імкненні населеніцтва да авалодання ваеннымі ведамі. Дагавор па сацыялістычнае саборніцтва паміж Беларусі і Латвіяй уключае ў сабе рэальна імча стаць уключэннем ў работу па абароннай тэме. Прадэманравал абаронных мерапрыемстваў, асаблівай увагі заслугоўваюць мерапрыемства па пахрытоўцы да працінаветраў і праціпінчэй абароны населеніцтва ў прыгтаванні правядзення паходу ў працінаветраў, у якіх прынялі ўдзел 205 тысяч чалавек.

СЁННЯ ў НУМАРЫ:

Тав. І. В. СТАЛІН зарэгістраван кандыдатам у дэпутаты Бакінскага гарадскога савета.

Тав. В. М. МОЛАТАЎ зарэгістраван кандыдатам у дэпутаты Бакінскага гарадскога савета.

Тав. І. В. СТАЛІН зарэгістраван кандыдатам у дэпутаты Эрванскага гарадскога савета.

Тав. В. М. МОЛАТАЎ зарэгістраван кандыдатам у дэпутаты Эрванскага гарадскога савета.

Адказ урада СССР на указ брытанскага ўрада аб мерапрыемствах супроць германскага экспарта.

Аператыўная зводка Штаба Ленінградскай Ваеннай Акругі.

ПАРТЫЯНАЕ ЖЫЦЦЁ:

С. Д. Сонцорюў — Больш клопатаў аб партыйнай гаспадарцы.

Зарочка — Разульства аднаго палітды.

Н. Стральчанка — комуністы—перадавікі сацыял-буржуазіа.

А. Астапенка — Камсамольцы ўнахальваюць абаронную работу.

Жыццёвы шлях кандыдатаў сталінскага блока—пра-не адлюстраванне росквіту краіны сацыялізма, росту савецкіх людзей.

А. Стаховіч — Баявы камісар.

З. Берасоўская, М. Тамашоўская, Т. Салаўёва — Чыты таварыш, выдатны работнік. Расказы выбарчыкаў адной вёскі.

АРТЫКУЛЫ:

Ю. Герман — Забудзьце маё прозвішча.

А. Чучко — Справа ўсёй грамадскасці.

А. Львовіч, М. Нолан — Стаханавская рапыяля-зання — магутны фактар росту прадукцыйнасці партыі.

ЗА РЪВЯЖОМ:

Амерыканская нота англійскаму ўраду. Вайна ў Еўропе. На франтах Бітаў.

Таварыш І. В. СТАЛІН зарэгістраван кандыдатам у дэпутаты Бакінскага гарадскога савета

БАКУ, 9 снежня. (ТАСС). 15 тысяч чалавек сабраліся ўчора на мітынг працоўных Ленінскага раёна, вылучыўшых кандыдатам у дэпутаты Бакінскага гарадскога савета таварыша Сталіна.

Сакратар ЦК КП(б) Азербайджана тав. Якубаў пад горад аплачыментаў наведзіў, што атрымана згода таварыша Сталіна балатыравацца ў дэпутаты Бакінскага гарадскога савета па выбарчай акрузе № 550.

Ухваляваную прамову сказаў інжынер канторы бурэння треста «Леніннефть» тав. Байрамаў.

дэпутаты Бакінскага гарадскога савета — любімы Сталін! Сабраўшыся наладжваюць бурную аваяію ў чась таварыша Сталіна.

Глыбокай любоўю і адданасцю радзіме, бозьшэвіцкай партыі і таварышу Сталіну былі прайніты выступленні настаўніка тав. Севаспьянавай, памочніка брыгазіра па здыбчы нафты тав. Багдасаравы і ўсіх іншых выступаўшых.

На мітынг прыняты прывітані таварышу Сталіну і таварышу Молатаву.

Вечарам у святонна ўпрыгожаным зале Палаца культуры імені Леніна адбылося пасяджэнне акруговай выбарчай камісіі выбарчай акругі № 550. Присутнічалі прадстаўнікі калектываў заводаў «Бакінскі работчы», імені Вудзешана і іншых прадпрыемстваў, якія вылучылі таварыша Сталіна кандыдатам у дэпутаты Бакінскага савета.

З яркімі прамовамі выступілі на пасяджэнні дзвераныя асобы тт. Зайнаў, Эфендыева, Папоў і інш.

Камісія прыняла пастанову зарэгістраваць Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна кандыдатам у дэпутаты Бакінскага гарадскога савета па выбарчай акрузе № 550. Гэтая пастанова была сустрэта прысутнымі пратэстай аваяіаў.

— Сёнешні дзень, — сказаў ён, — вялікае свята ў жыцці ўсіх працоўных арганізацыяў Азербайджана. Наш любімы Сталін даў згоду балатыравацца ў дэпутаты Бакінскага савета ад рабочых, работнік, інжынераў, тэхнікаў і служачых нашай раёна. Мы будзем галасаваць за таго, хто стварыў нам выдатнае, радаснае жыццё, хто нясе нам іпчэ больш выдатнае і светлае будучае. Наш кандыдат — кандыдат усёго савецкага народа. Гэта абавязнае нас працаваць з павоеннай энергіяй, па-большайшай змагацца за пачаць, за новыя перамогі, ва славу нашай вялікай радзімы.

Заканчваючы сваю прамову, тав. Байрамаў усклаў: «Нахай жыць наш канды-»

дэпутаты Бакінскага гарадскога савета — любімы Сталін! Сабраўшыся наладжваюць бурную аваяію ў чась таварыша Сталіна.

Глыбокай любоўю і адданасцю радзіме, бозьшэвіцкай партыі і таварышу Сталіну былі прайніты выступленні настаўніка тав. Севаспьянавай, памочніка брыгазіра па здыбчы нафты тав. Багдасаравы і ўсіх іншых выступаўшых.

На мітынг прыняты прывітані таварышу Сталіну і таварышу Молатаву.

Вечарам у святонна ўпрыгожаным зале Палаца культуры імені Леніна адбылося пасяджэнне акруговай выбарчай камісіі выбарчай акругі № 550. Присутнічалі прадстаўнікі калектываў заводаў «Бакінскі работчы», імені Вудзешана і іншых прадпрыемстваў, якія вылучылі таварыша Сталіна кандыдатам у дэпутаты Бакінскага савета.

З яркімі прамовамі выступілі на пасяджэнні дзвераныя асобы тт. Зайнаў, Эфендыева, Папоў і інш.

Камісія прыняла пастанову зарэгістраваць Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна кандыдатам у дэпутаты Бакінскага гарадскога савета па выбарчай акрузе № 550. Гэтая пастанова была сустрэта прысутнымі пратэстай аваяіаў.

Таварыш В. М. МОЛАТАЎ зарэгістраван кандыдатам у дэпутаты Бакінскага гарадскога савета

БАКУ, 9 снежня. (ТАСС). Учора ў Окцябрскім раёне, дзе кандыдатам у дэпутаты Бакінскага гарадскога савета вылучалі галаву саветага ўрада таварыш Молатаў, адбыўся многалюдны мітынг. Наведанне не аб згоде таварыша Молатава балатыравацца ў дэпутаты Бакінскага гарадскога савета па выбарчай акрузе № 237 было сустрэта бурным аплачыментам.

Людзі і пацужы ўсіх прысутных выказала выступіўшы на мітынг мастэр швейнай фабрыкі імені Валадарскага тав. Рэжабава.

— Згода галавы саветага ўрада, бліжэйшага друга і саратніка вялікага Сталіна Вячаслава Міхайлавіча Молатава балатыравацца ў дэпутаты Бакінскага гарадскога савета па выбарчай акрузе № 237 — вялікая радасць для працоўных нашай раёна. Пад кіраўніцтвам таварыша Молатава наш град праводзіць

важную палітыку міру, палітыку ўмацавання магутнасці нашай радзімы.

Сабраўшыся прынялі прывітаніе таварышу Сталіну і таварышу Молатаву.

Вечарам адбылося пасяджэнне акруговай выбарчай камісіі — выбарчай акругі № 237, на якое прыйшлі прадстаўнікі прадпрыемстваў і ўстаноў Оптыбскага раёна. Асабліва пматаліва была дэлегацыя швейнай фабрыкі імені Валадарскага, калектыв якой вылучыў таварыша Молатава кандыдатам у дэпутаты Бакінскага савета.

З гарачымі прамовамі выступілі прадстаўнікі працоўных раёна.

Пад шумныя аплачыментаў акруговай выбарчай камісія паставіла зарэгістраваць Вячаслава Міхайлавіча Молатава кандыдатам у дэпутаты Бакінскага гарадскога савета па выбарчай акрузе № 237.

важную палітыку міру, палітыку ўмацавання магутнасці нашай радзімы.

Сабраўшыся прынялі прывітаніе таварышу Сталіну і таварышу Молатаву.

Вечарам адбылося пасяджэнне акруговай выбарчай камісіі — выбарчай акругі № 237, на якое прыйшлі прадстаўнікі прадпрыемстваў і ўстаноў Оптыбскага раёна. Асабліва пматаліва была дэлегацыя швейнай фабрыкі імені Валадарскага, калектыв якой вылучыў таварыша Молатава кандыдатам у дэпутаты Бакінскага савета.

З гарачымі прамовамі выступілі прадстаўнікі працоўных раёна.

Пад шумныя аплачыментаў акруговай выбарчай камісія паставіла зарэгістраваць Вячаслава Міхайлавіча Молатава кандыдатам у дэпутаты Бакінскага гарадскога савета па выбарчай акрузе № 237.

важную палітыку міру, палітыку ўмацавання магутнасці нашай радзімы.

Сабраўшыся прынялі прывітаніе таварышу Сталіну і таварышу Молатаву.

Вечарам адбылося пасяджэнне акруговай выбарчай камісіі — выбарчай акругі № 237, на якое прыйшлі прадстаўнікі прадпрыемстваў і ўстаноў Оптыбскага раёна. Асабліва пматаліва была дэлегацыя швейнай фабрыкі імені Валадарскага, калектыв якой вылучыў таварыша Молатава кандыдатам у дэпутаты Бакінскага савета.

З гарачымі прамовамі выступілі прадстаўнікі працоўных раёна.

Пад шумныя аплачыментаў акруговай выбарчай камісія паставіла зарэгістраваць Вячаслава Міхайлавіча Молатава кандыдатам у дэпутаты Бакінскага гарадскога савета па выбарчай акрузе № 237.

Таварыш І. В. СТАЛІН зарэгістраван кандыдатам у дэпутаты Эрванскага гарадскога савета

ЕРВАН, 10 снежня. (ТАСС). Адбылося пасяджэнне акруговай выбарчай камісіі выбарчай акругі № 1 па выбарах у Эрванскі гарадскі Совет дэпутатаў працоўных.

Старшыня акруговай выбарчай камісіі тав. Джагатапанав паведамае, што ў выбарчую камісію паступілі пратэакоў агульнага схода калектыва камбіната СК-Соў-парт імені Кірава (присутнічала 3.000 чалавек) аб вылучэнні Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна кандыдатам у дэпутаты Эрванскага гарадскога савета і згода таварыша Сталіна балатыравацца па выбарчай акрузе № 1.

Публічны захвалення, доўга незмаўкаючы аплачыментамі сустракаюць пры-

сутныя гэта паведамленне. З усіх каптоў ішчэна прывітаніі ў чась вялікага Сталіна.

Ухваляваную прамову таварыш стаханавец тав. Асканаз Арчмян.

— Мы аблаці, — гаворыць ён, — у снежны дач краіне першы каучук. Наххенныя дзверчэ, якое аказаў нам рогіны Сталін, мы сваё абавязальства з часцю выканам.

Пастанова акруговай выбарчай камісіі аб рэгістрацыі таварыша Сталіна кандыдатам у дэпутаты Эрванскага гарадскога савета па выбарчай акрузе № 1 была сустрэта бурным аплачыментамі і воклічамі «ура» ў чась таварыша Сталіна.

Таварыш В. М. МОЛАТАЎ зарэгістраван кандыдатам у дэпутаты Эрванскага гарадскога савета

ЕРВАН, 10 снежня. (ТАСС). Адбылося пасяджэнне акруговай выбарчай камісіі выбарчай акругі № 82 па выбарах у Эрванскі гарадскі Совет дэпутатаў працоўных.

Старшыня акруговай выбарчай камісіі тав. Суран Керманлі паведаміў, што ў выбарчую камісію паступілі пратэакоў аб'яднанага схода калектываў кансервнага завода, трамвайнага парка, мармарна-рэспубліканскага і шклянога заводаў, на якіх прысутнічала 1.000 чалавек, аб вылучэнні кандыдатам у дэпутаты Эрванскага гарадскога савета Вячаслава Міхайлавіча Молатава і згода таварыша Молатава балатыравацца па выбарчай акрузе № 8

ЖЫЦЦЁВЫ ШЛЯХ КАНДЫДАТАУ СТАЛІНСКАГА БЛОКА—ЯРКАЕ АДЛЮСТРАВАННЕ РОСКВІТУ КРАНЫ СОЦЫЯЛІЗМА, РОСТУ СОВЕЦКІХ ЛЮДЗЕЙ

БАЯВЫ КАМІСАР

У дажджлівы вераснёўскі дні мы сустрэлі Нікалая Іванавіча на фронце. Усе наветры было насычана вільгацю, што накрывала шынялі дробна, ледзь прыкметна расою. Да нас падшоў чалавек у ляміна, якая зграбна аблягала яго рэшткі, стройную постаць. На маляваўх лямінах чырвонымі рубінамі вышукляліся два яркія ромбы.

Да Нікалая Іванавіча, ажуканага байцамі, палішоў камісар часці і, выяўляючы з паловай сумкі дакументы, пачаў дакладваць.

— Вораг на нашым участку рабіць ўшант, — сказаў камісар. — Байцы чакаюць новых загадаў. Толькі за адзін гэты дзень, прадаўжае ён, ад байцоў і камандзіраў мы атрымалі сотні запытаў аб прымеце ў партыю.

Нікалай Іванавіч разгарнуў палы пак заваў, напісаных на рознастайных кавалках паперы, і, узяўшы першую, пачаў чытаць:

«Прашу партыйную арганізацыю прыняць мяне кандыдатам у ВКП(б). Я хачу ісці ў бой камуністам. Я абавязваюся па апошняга дыхання быць адным з прыхільцаў партыі Леніна—Сталіна, і буду замагацца з ворагам, не шкатуючы сваёй крыві, а калі патрэба будзе, — азімам і жыццём. Мартынаў».

Прыштыла суровай пінкай, да зямлі прыкладалася рэкамендацыя:

«Рэкамендуе тав. Мартынаў у кандыдаты ВКП(б). Я ўпэўнены, што ён разам са мною будзе гераічна змагацца з ворагам. У капы рэкамендацыі дробнымі літарамі было напісана:

«У выпадку маёй смерці прашу рэкамендацыю лічыць сапраўднай. Член ВКП(б)—Змітраў».

Нікалай Іванавіч чытаў гэтыя хваляючыя словы і ў шэрых вачах яго выявілася горасць за сваё выхаванне, якіх ён любіў вышочна ў сваёй штодзённай, бунтарнай рабоце.

Ён прысутнічаў на сходах армейскіх камуністаў, якія за некалькі мінут да паступлення вырашалі важнейшыя пытанні, прымаўлі ў партыю гераічных воінаў, слаўных вызваліцеляў працоўнага народа Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. Нікалай Іванавіч Івановіч ажыццяўляў гутарыць з салдатамі, якія некалькі дзён таму наваліла на іх, паказвалі пад гусяніцы завязаныя на іх рэчы савецкага тавара, а зараз з сажанам у руках кропілі па іх палых былога панскага майтэка.

Прыкладваючы па вуліцы апаган з гарачай, Нікалай Іванавіч сустраў рабочага, які навідаў вышэй з турмы. Прысланішыся да драва, чалавек суаржана каляў і, схватывшыся за запліўныя грудзі худымі рукамі, вінавата азіраўся па баках, нібы просячы вышачыцца за сваю галву жудасна кашаль. Гэты чалавек сваім каплем і ўсім сваім выглядам нагадваў Нікалая Іванавіча зноў нябожчыка бацьку. Нікалай Іванавіч усюды сваё дзіцтва.

У тую ноч маленькі Коля прачнуўся ад дзікага матчынага крыку. Пацягнуўшыся з падлогі, дзе хлопчык заўсёды даводзіўся спаць, пры пярэнім святле маленькай лямпы ён убачыў заплаканую маці, што стала ў шэрай жакетцы каля бацькавага ложка.

Нахіліўшыся над хворым, яна выпрала руніком кроў, якая тоненькай чырвонай змейкай спаўзала з кутка збяжэлых вуснаў на саматканую з прошвай навалку. Хлопчык з шырока раскрытымі вачыма стаў ля ложка і глядзеў, як бацькавыя вочы рабіліся нейкімі дзікімі, невыразнымі, а рука, абняўшая Коляныя плечы, — стала халоднай, страйчанай...

Так нечакана абарвалася ішчэ дзіцём малодзе жыццё Колянага бацькі. То было пеладка ад станцыі Палоса. Лужэўскага павета, былой Петраградскай губерні.

Айрацелы хлопчык, ухутаны ў бацькаў вазу, прачнуўшыся да маткі, Палазы аднагона вышлі і закаліхвалі хлопчыка. Прачнуўся Коля ля староньняй хаткі бабуні. Потым маці паехала ў Петраград па заробаткі, а Коля астаўся ў сваёй бабуні.

Калі хлопчыку мінула дзевяць год, ён развітаўся з сваёй бабуняй. Ускінуўшы на плечы невялічкі клунак, сказаў:

— Былай, бабуня! Вучыцца пасту...
 Пры дапамозе свайго гзізкі, Коля паступае ў чыгуначнае вучылішча. Але скончыў яго, з-за адсутнасці грошай, так і не даўжася. Коляна маці, якая служыла ў Петраградскага купца Марозава, ледзьве існавала сама, і аб дапамозе сьмуну не магло быць і гутаркі.

У 1910 годзе Коля паступае на завод «Атлас» у чыгуначнае майстэрню. З годасцю прынёс ён сваёй мацеры першую пачуцку — 4 рублі 50 кап.

У чатырнацятм годзе, абараняў міраваў апатаў, чатыры юнакі на чале з Коляй пайшлі да майстра прасіць палбаўкі пенсіі.

У дзварах сустраў іх высокі, з кручкаватым, як у каршуну, носам майстар і, вышукнуўшы свае савіныя вочы, крыкнуў:

— Вам што?!
 — Прыбаўкі хочам... — піха прагаварыў Коля.
 — Я вам прыбаўлю! Я вам прыбаўлю! — як у ліхаманіе затароса майстар, — бач, якія бунтаўшчыкі сабраліся!..

У той дзень звылены з завода Коля вярнуўся дамоў з падбітым, акрываўленым таваром.

Некалькі тыднёў ён блукаў без працы, а затым паступіў на Пуцілаўскі завод. Але праз пяць дзён адміністрацыя, даведзшыся, за што Коля быў звылен з работніцтва чыгуначнага майстэрні, звольніла яго з завода, як ненадзейнага. Пацінуўся сумныя дні бесірацоўя.

Рахіль Ізраілеўна Левіну ведае ўсе населеныя Круцкага раёна. Яе ўсе любіць за скромнасць, прастату і часнасць. У яе надзвычай многа энэргіі, прапаводнасці, прагнасці да ўсяго новага, перадавага.

З 1938 года Рахіль Ізраілеўна Левіна працуе газоўным ўрачом раённай больніцы. Працуе добраасушлена, по шкалу вучы ні сіа, ні часу. Да хворых адносіцца з вялікай сардэчнай пачуццёвай, пачутонасцю. У работу ўкладвае ўсю сваю душу, усё ўменне і змалінасць.

У 1936 годзе Рахіль Ізраілеўна працавала ў першым міноскім радзіальным доме. Аб яе выдатнай рабоце арчэй за словы гаворыць дакумент, які мы знайшлі ў кнігах нашай больніцы. Прыводзім сюды ягоныя часткі дакумента.

«Таварышу ўрачу 1-га радзіальнага дома.
 Копія ПБ аховы аздор'я БССР.
 Ад імя хворых выказаем сваю шчырую ўдзячнасць ўрачу Рахіль Ізраілеўна Левінай за тое, чым, уважліва адносіцца да хворых і прасім наркамат палбоўш даваць нам такіх урачоў...»

Хворыя: Фельдман, Лосік, Філатова, Сівец.

Быў у Круцкай больніцы такі выпадак. З Стара-Слабодскага сельскага прырэзі паяха хворую К. Сваякі ўжо страпіў ўсюкую назлою на выздаравленне. Але дзякуючы клопатліваму і ўмеламу догляду тав. Левінай хворая хутка направилася.

З мястэчка Бабры ў больніцу прывезлі амаль пры смерці грамадзянку Д. Пастыя роду ў яе атрымаўся нарыў. Мясцовыя ўрачы пасылаў хворую ў Мінск, лічылі, што раённай больніцы не пад сілу такіх сур'ёзных аперашн. Але пельда было везці хворую за дзесяты кілометраў, і тав. Левіна ўзялася сама за складаную аперашню і выратавала жыццё чалавечка.

Можна прывесці дзесяткі такіх прыкладаў.

Тав. Левіна з'яўляецца актыўным грамадскім работнікам. Яна не амыкаецца толькі ў сферах больніцы. Рахіль Ізраілеўна ўвесь час змагаецца за павышэнне кваліфікацыі піжынага і сярнянага медыцынскага персанала. Рэгулярна, па плану яна праводзіць заняткі па тэхніцыму з санітаркамі і медсестрамі. Пал яе кіраўніцтвам працуе без зарплат ах вытворчасці школа медсестар, у якой займаецца 40 чалавек. За 1939 год 55 чалавек аталі нормы на значкі ГСА.

Даведзшыся, што выбаршчыкі Бобрыскай выбарчай акругі вылучылі тав. Левіну Рахіль Ізраілеўну кандыдатам у дэпутаты Мінскага абласнога савета, мы вельмі ўзрадаваліся.

— Вось гэта дастойны кандыдат! Рахіль Ізраілеўна апраўдае давер'е народа.
 Зубны ўрач Эма БЕРАЗУСНАЯ,
 Анушэры Марыя ТАМАШЭУСКАЯ,
 Тоня САЛАУЭВА.

ЧУЛЫ ТАВАРЫШ, ВЫДАТНЫ РАБОТНІК

Як я праводжу заняткі з выбаршчыкамі

З 17 кастрычніка гэтага года я прыступіў да атгатайнай работы сярд выбаршчыкаў — членаў арчэй «Вінаве» гарадскога пабэла Жыткавічы.

Пеш за ўсё я правёў сходы, склаў спісак выбаршчыкаў і сістэматычна праводжу наведванне заняткаў. Больш актыўны выбаршчыкамі з'яўляюцца тт. Поля Марголіна, Серавец, А. Саўчык, М. Саўчык, Цыборына і іншыя, якія добра саўвоі выбарчы закон, актыўна наведваюць заняткі.

На занятках гуртка мы пазнаёміліся з дакладам таварыша Сталіна на XVIII з'ездзе ВКП(б). Апача гэтага вылучалі Палажэнне аб выбарах у мясцовыя саветы, раённы Уначаровай Пятай Сесіі

«ЗАБУДЬЦЕ МАЁ ПРОЗВІШЧА»...

Ён назваў сваё прозвішча.
 Я запісаў.
 Ён зрабіў перасерагаючы жэст рукой.
 — Калі ласка, не запісвайце!
 — Чаму? — звыўлена запытаў я.
 — Таму што яны могуць зпішчыць майго сьмпа.
 — Не разумю! — сказаў я.
 Ён папрасіў у мяне папяросу, акурата на змянуць рукавічкі снег з пынкія, сеў і закурывіў. Потым усміхнуўся шырокай і ветлівай усмешкай. Не глядзячы на старасць, збыў ў яго былі белыя і роўныя, як у юнака.

Мы размаўлялі ля дрэваў, у лесе, на вечар. Тут-жа прапалаў байцы. Яны шукалі мінны. Сузлысты пугіліў тэлефонную лінію. З высокай ланчатай ёлкі комямі сьпаўсеа лёглі, пушысты снег. Майго субадэніка аклікнулі. Ён наліўся і пайшоў да байцоў.

— Так! — сказаў ён, агледзеўшы толькі пто выштыя і разважаныя мінны. — Вельмі добра. Пяпер апошняя паліна быць тут, у трубе.

Дарога разка паварачвала да яра, і пад нашым вільд была драўляная труба.

— Вось тут, — сказаў ён, — я бацьку, як ён сюды заканаў. Потым яны пайшлі.

Ён вярнуўся і зноў сеў на пяцёк.
 — Вы фін? — запытаў я.
 — Так, фін.
 Але вы добра гаворыце па-руску!
 — Я многа год працаваў у Расіі.
 Мы пачаўчалі.
 — Чаму-ж усё-ж нельга назваць ваша прозвішча ў друку? — запытаў я.
 — Гэта вельмі проста, — сказаў ён. — Зусім проста. Мой старшы сын працуе ў Хельсінкі, разумееце? І калі маё прозвішча будзе навукавана ў газеце, то пачынецца...
 — За што?
 — За тое, што яго бацька паказаў Чырвоную Армію, дзе закладзены мінны.
 — У вас ахін сын?
 — Два. Другі тут. З-за яго мяне не высталі.
 — Чаму?
 — Дзевяць год ён ляжыць. Між іншым, пойдзем, гэта вельмі блізка. Вашым таварышам я больш не патрэбна. Цяпер гэта дарога ачышчана ад мін.

Праз некалькі мінут шляху па хрупскаму сьнегу мы зварнулі з дарогі і пайшлі на горку. Тут стаўла маленькая з бярвенняў хатка з калодзежам на зева бок і хлавоп на працы. За домкам было возера. Там на берэзе ляжала рыбачая лодка і тырчэлі колы для сунці саяш.

Увосеннашатым годзе ён змагаўся супроць бая Балчана. Працуючы старшым тэлефаністам батары, Нікалай Іванавіч у дождж і стужу, узвешч і ўначы самаадана выконвае загады камандзіраў, забяспечвае сувязь з часціна. На фронце ён атрымаўе раненне ў левую нагу. Некалькі дзён у шпіталі — і Нікалай Іванавіч зноў на фронце, у часных артылерыйскага асобага назначэння.

У дванацятм годзе, ужо будучы камісарам батары, Нікалай Іванавіч б'ецца з белалашчыкамі.

Вайна скончана. Але Нікалай Іванавіч астаецца ў рыхах Чырвонай Арміі. Ён працуе камісарам асобага кавалерыйскага п'яцізіяна, сакратаром парткімаў Чынаўскай чырвонаяснай п'яцізіі, камісарам артылерыйскага палка.

У снежні 1932 года, калі партыя пасылае лепшых камуністаў у палітдзелы МТС і саўгасаў, Цэнтральны Камітэт ВКП(б) паслаў Нікалая Іванавіча Іванова начальнікам палітдзела ў Снігуроўскую МТС (Одэскага абласці).

У красавіку 1937 года Нікалай Іванавіч зноў быў адкісан у Чырвоную Армію. Неўзабаве ён ужо — начальнік палітдзела стралковага корпусу. У студзені трыццаць восьмага года ён — начальнік Палітупраўлення Забайкальскай ваеннай акругі. З чэрвеня Нікалай Іванавіч працуе начальнікам Палітупраўлення Беларускай Асобай Ваеннай Акругі.

І калі пасля ваеннай аперашн ў Заходняй Беларусі мы зайшлі да Нікалая Іванавіча ў Палітупраўленне, — ён сядзеў у проста абсталяваным кабінце і палісваў дакументы прынятым у партыю гераіям, якія вызначыліся ў баях за вызваленне Заходняй Беларусі. Мяккае святло палала ад лямпы і рабіла твар Іванова нейкім малажывым, і звалася, што нават маршчыні на яго твары — гэта толькі вынік хмурага надвор'я. Перад намі — поўны сіа і энэргія чалавек, які ўсё сваё жыццё прысвяціў вызваўнаю байцоў і камандзіраў Рабоча-Салянскай Чырвонай Арміі.

Беларускі народ добра ведае Нікалая Іванавіча Іванова. Працоўныя Мінскай абласці на сваіх перадыбарчых сходах вылучылі кандыдатуру Нікалая Іванавіча Іванова кандыдатам у дэпутаты Мінскага абласнога савета.

Алесь СТАХОВІЧ.

Як я праводжу заняткі з выбаршчыкамі

Вярхоўнага Савета СССР і іншыя гістарычныя паставы партыі ў Украіне. Правядзшы гутаркі на міжнародным тэмы, я заўсёды скарэстоўваю геаграфічную карту, шырокае выразкі з журналаў і газет.

Выбаршчыкі асабліва цікавіцца вучэннем Левіна—Сталіна аб сацыялізме і камунізме, аб сацыяльнай сутнасці раілігі. Мы правалі цэлы рад лекцыяў на антыраілігійныя тэмы. Самі студэнты расказвалі аб розных шкідных махінацых пашоў, існаўоў і іншых мракасесаў.

Выбаршчыкі майго гуртка добра ведаюць Палажэнне аб выбарах і ў дні выбараў усе адладуць свае газасы за лепшых сыноў і дочак яшай радзімы.
 Агітатар Н. ГУЗ.

Іх назваў сваё прозвішча.
 Я запісаў.
 Ён зрабіў перасерагаючы жэст рукой.
 — Калі ласка, не запісвайце!
 — Чаму? — звыўлена запытаў я.
 — Таму што яны могуць зпішчыць майго сьмпа.
 — Не разумю! — сказаў я.
 Ён папрасіў у мяне папяросу, акурата на змянуць рукавічкі снег з пынкія, сеў і закурывіў. Потым усміхнуўся шырокай і ветлівай усмешкай. Не глядзячы на старасць, збыў ў яго былі белыя і роўныя, як у юнака.

Мы размаўлялі ля дрэваў, у лесе, на вечар. Тут-жа прапалаў байцы. Яны шукалі мінны. Сузлысты пугіліў тэлефонную лінію. З высокай ланчатай ёлкі комямі сьпаўсеа лёглі, пушысты снег. Майго субадэніка аклікнулі. Ён наліўся і пайшоў да байцоў.

— Так! — сказаў ён, агледзеўшы толькі пто выштыя і разважаныя мінны. — Вельмі добра. Пяпер апошняя паліна быць тут, у трубе.

Дарога разка паварачвала да яра, і пад нашым вільд была драўляная труба.

— Вось тут, — сказаў ён, — я бацьку, як ён сюды заканаў. Потым яны пайшлі.

Ён вярнуўся і зноў сеў на пяцёк.
 — Вы фін? — запытаў я.
 — Так, фін.
 Але вы добра гаворыце па-руску!
 — Я многа год працаваў у Расіі.
 Мы пачаўчалі.
 — Чаму-ж усё-ж нельга назваць ваша прозвішча ў друку? — запытаў я.
 — Гэта вельмі проста, — сказаў ён. — Зусім проста. Мой старшы сын працуе ў Хельсінкі, разумееце? І калі маё прозвішча будзе навукавана ў газеце, то пачынецца...
 — За што?
 — За тое, што яго бацька паказаў Чырвоную Армію, дзе закладзены мінны.
 — У вас ахін сын?
 — Два. Другі тут. З-за яго мяне не высталі.
 — Чаму?
 — Дзевяць год ён ляжыць. Між іншым, пойдзем, гэта вельмі блізка. Вашым таварышам я больш не патрэбна. Цяпер гэта дарога ачышчана ад мін.

Праз некалькі мінут шляху па хрупскаму сьнегу мы зварнулі з дарогі і пайшлі на горку. Тут стаўла маленькая з бярвенняў хатка з калодзежам на зева бок і хлавоп на працы. За домкам было возера. Там на берэзе ляжала рыбачая лодка і тырчэлі колы для сунці саяш.



Агітатар 2-га выбарчага участка Верхняўскага раёна. Даверакы 20-й выбарчай акругі на выбарах у горсовет тав. Канюў А. Е. знаёміць выбаршчыкаў з абшарнай кандыдатам у дэпутаты ў горсовет тав. Вегна П. Г.

Расказы выбаршчыкаў адной вёскі

Вечар. У канцыярыю калгаса сабраліся выбаршчыкі. Завязалася дружная гутарка. Калгаснікі расказваюць аб сваіх кандыдатах у дэпутаты раённага, сельскага саветаў, аб радасці, перажываемай у сувязі з надыходзячымі выбарамі.

У гутарцы актыўны ўдзел прымаюць старшы.

Нехта з маладых выбаршчыкаў гаворыць:

— Хай Іван Фаміч расказае аб рапейшым жыцці нашай вёскі.

54-гадовы Іван Фаміч Семітка, загадчык калгаснай хаты-лабараторыі, пачынае свой расказ аб праяктыям мінутым і радасным сучасным палескай вёскі.

вяскоўчаў за тое, што яны сескі па 4 дзядзі ў яго лесе. Тры голы пугінуць суні і ў вышкі прысудзілі з кожнага селяніна па 150 рублёў. Сарод асуджаных быў і мой бацька. Нам прышлося працаваць усю гаспадарку, каб заплаціць прысуджаны штраф.

Нашымі суседзямі былі селяне з вёскі Грушыўка. Гэта вёска стаўла ў лесе, на панскэй зямлі. Калі лесе быў вырублен, селяне расправаалі гэту зямлю. Тады зямля снадаблялася і памешчыку Горбату Памешчык-самалур рашыў выслаць невядома куды ўсю вёску ў 76 двароў. Горват пазаў у суд. Суд, вядома, заставолу прасбуу пана і вынесе рашэнне аб выселенні ўсёй вёскі з панскай зямлі.

Пасля суда, у 1912 годзе ў вёску прыехалі станаўны прыстаў, ураднік і ўпраўляючы памешчык.

— Ранішце суда вам вядома. Загадаю неадкладна выбрацца... — закрычаў прыстаў.

Але нікому не хачелася пакітаць родныя месцы. Грушыўцы паўсталі. Яны прагналі з вёскі панскіх заласцаў, а ўрадніка адна цётка казаргой рыхла галаву.

Неўзабаве ў вёску прыехаў цалы атрад стражнікіў у 30 чалавек. Завязалася кровапраліты бой паміж селянінамі і стражнікмі. Атрад стражнікіў быў выгнан селянінамі з вёскі.

Пасля гэтага многа селян было арэштвана і пасаджана ў турму. Толькі Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя спыніла крываваы дзездзі памешчыкасамадур.

Пяцка нават усюпнілі аб мінутым днэх. Леш я расказаў аб сваім радасным і шчаслівым сненнім.

Толькі ў калгасе я спазнаў радаснае жыццё. Вось ужо тры год працуе загадчыкам хаты-лабараторыі. Многа чаго мы зрабілі, каб жыццё наша стаўла яшчэ леп-

настаўнікам. Але не тут-то было. Калі справа дайшла да пана, той ставіў нуль і сказаў:

— Едзе залому. Дрэнна ведаеш божы закон. З пашеннага не будзе настаўніка.

Так і не прышлося стаць настаўнікам палескаму селяніну-бедняку Ігнату Логвіну.

ЯК РАНЕЙ ЛЯЧЫЛІ

На ўсёй Нараўлянскай воласці не было больніцы. Сямлітэа Палесся Фактычна было пакінута без усякай медыцынскай дапамогі. На некалькі вясельней быў толькі адзін фельдмар Васіль Крэмень. Як ён лячыў людзей, расказвае калгаснік конях Лячю Верабей.

— У «доктара» Васіля Крэменя ад усіх хвароб было адно лякарства. Мне запамятаўся адзін так выгляд: да лекара прыходзілі селяне, і ён усім наліваў адно лякарства.

— Што-ж вы, пане доктар, лесе ўсім лякарствам з адной бутэлкі. Хіба ў нас усіх адна хвароба? — запытала адна селянка.

— А раз вы ўсе з адной воласці, — воль і лякарства вам з адной фляжкі, — доўга не думалы, адказаў доктар.

Так нас раней лячылі.

Старцам. У ім не памылілася начальства. Староста, як верны сабака сваёй гаспадароў, абараняў панскае дабро і ззекваўся над народам. За гэта яму часта палалада ад сваіх «выбаршчыкаў». Сяляне палілі яго стагі з сенам, білі вольны ў хале.

Міхась Шульга быў апошнім старстам у нашай вёсцы.

РАДАСЦЬ І ШЧАСЦЕ

— Вы палгядзіце на нашу вёску зарас, — гаворыць звыеннава, узвешчына Усеаюнай сельскагаспадарчай выштылі Елены Васільевы Верабей. — Не пазнаўце яе. Зараз тут квітнее радасць і шчасце.

У вёсцы ёсьць палпоўная сярэняя школа, у якой адукацыя больш 400 дзяцей калгаснікаў. Ёсьць паптовае аддзяленне, фельдчарска-акушорскі пункт, магазін, клуб. Каля 100 двароў калгаснікаў радыфікаваны. Не знойдзецца ні аднаго калгасніка, які-б не вышчыўся і не чытаў газет. Выраслі выдатныя буднікі. Скончана будаўніцтва новай ласці на тры аддзяленні з ашам.

Былія бедныкі і сэрэднікі вёсак Верабавічы, Нядзвенічы, Буглаў ў ліку 309 гаспадарак аб'яднаны ў калгасе «Комуняр».

Некалькі гадоў ужо комуняраўцы знімаюць высокія сталеіныя ўраджай. Я адсёбста ад калгаса селета прымазаў улезе ва Усеаюнай сельскагаспадарчай выштылі. Звыно, якім я кірую, звыно за мінутыя гдз зьвершлі ўраджай будыць па 270 цнт з гектара. Звынаваным выштылі былі таксама бугагары Лямітраў Кохненка, старшыня калгаса Захар Логвін і калгаснік выштылар Нікалай Малуха.

Выдатны ўраджай атрымалі калгаснікі селета. Божны гектар ячменю і азімай пшаніцы даў па 11 цнт. Звыенная Дар'я Шульга дабілася ўраджая ячменю па 22 цнт з гектара і бульбы — па 165 цнт. Фляора Верабей — па 21 цнт. ячменю; Марыя Паска зыла азімай пшаніцы па

ФІНСКІ І КАРЭЛЬСКІ НАРОДЫ БУДУЦЬ ЖЫЦЬ АДНОЙ СЯМ'ЕЙ

ПЕТРАЗАВОДСК, 9 снежня. (ТАСС). У раёнах Каралі, перадаваемых Фінляндскай Дэмакратычнай Рэспубліцы, праходзіць многалюдныя мітынгі, прысвечаныя гістарычнаму дагавору аб узаемадапамозе і дружбе паміж Савецкім Саюзам і Фінляндскай Дэмакратычнай Рэспублікай.

У сваіх выступленнях і рэзалюцыях працоўныя каралі горада Віташп Наротны Ураі Фінляндцы, дэмакратыя Ураі да і дагавору аб узаемадапамозе і дружбе паміж Савецкім Саюзам і Фінляндскай Дэмакратычнай Рэспублікай. З пачуццёвым горадска і радасці гавораць яны аб з'яўленні з ростамым фінскім народам.

Выступішы на мітынгу ў каралскай рэспы Брошнэра карал калгаснік тав. Гарізеў зыяў:

— Савецкі Саюз, заключыўшы дагавор аб узаемадапамозе і дружбе з Фінляндскай Дэмакратычнай Рэспублікай, ажыццявіў многавалюна спадзяванні фінскага народа аб з'яўленні яго з рэгустрым каралскай народам. Каралскі народ дапаможа фінскаму народу пабухаваль радаснае, пачуццёвае жыццё, за якое вяртае змагаліся і паміраў лепшыя сыны Фінляндцы. Ад усёй душы, ад усяго го сэрца мы вітаем Народны Урад Фінляндскай Дэмакратычнай Рэспублікі.

З вялікім удзімам прайшоў сходы ў каралскай вёсцы Святэсера. На сходах прынята наступная рэзалюцыя:

«20 год каралскі народ жыў у шчаслівай і багатай сям'і нароўаў ваякіга Савецкага Саюза, у той час, калі фінскі народ пакуваў пад гнётам акупацыйнага Ураі. Пяпер ззаяла сонца і над зямлёй Фінляндцы. Збыліся вяселыя мары фінскага народа аб з'яднанні са сваім родным братам — каралскай народам. У далейшым фінскі і каралскі народы пачнуць жыць у адзін сям'і, па-новаму, пачнуць разам будаваць жыццё, самастойна, без калгараў, тавараў, арэа і іншых зраўнікаў фінскага народа.

Няхай жыць Народны Урад Фінляндцы на чале з верным сынам фінскага народа Отто Куусіненам!

Няхай жыць Фінляндскай Дэмакратычнай Рэспублікай!

Няхай жыць Савецкі Саюз, верны абавязкам малых нароўаў!

Няхай жыць другі і наступны працоўных усяго свету вялікі Сталін!»

«ЗАБУДЬЦЕ МАЁ ПРОЗВІШЧА»...

— Вы рыбачыце? — запытаў я ў свайго спадарожніка.
 — Так, — адказаў ён. — Гэтым жану.
 Мы падняліся на невысокі ганаак і ўвайшлі ў хатку. Тут было вельмі чыста і вельмі бедна. На падлозе ляжаў чароткі палатнік, на драўляных неабраваўных паліцах сталі мелыя кафецінкі і мелышца для кофе. Гучна пікаў бутэлькік. У леме тэла тоўстае палена.

— Тут і жыем, — сказаў мой спадарожнік. — Я і маюшы сын. Знаёмсёса!

На драўляным ложку ляжаў вельмі чалавек, светлавалосы, яснавоі, вельмі падобны на бацьку. Ён сарамліва ўсміхнуўся, прагаварыў мяне вялікую бедуру руку, і сказаў:

— Эйна,
 — Чым вы хварасце? — запытаў я.
 — Лавіў рыбу не там, дзе треба было, — сказаў ён. — Усё адбылося выпадкова, у тумане. Лодку аднесла, а я не заўважыў. Мые адзавілі і адбілі адзёдзе нагі. Вось ляжу ўжо дзесяты год.

І ў другі раз ён усміхнуўся сваёй вінаватай усмешкай.

Бацька падкінуў у печ пчэпні, і агонь сесеза затрашчал.

— Чорт іх вазымі, Эйна! — сказаў ён, па адрававаўчыся. — Не варта ўспамінаць гэты выпадак. Хутка я паваяў пале ў Крым. Гаворыць, там вылучаюць яшчэ і не гэта! Верна, таварыш!

— У Пхалтубо, у Грузіі! — сказаў я.
 — Ну ў Пхалтубо, — згадзіўся ён. І, памачуаўшы, дадаў: — з баронам я павытаўся гэтымі мінамі!

— Якімі мінамі? — запытаў я.
 — Ды тымі, што на дарозе. Я бачыў, як пан барон мініраваў увесь гэты ўчастак. Я бачыў яго, а ён мяне не бачыў. І я ўсё запісаў на паперу...

Я развітаўся з бацькам і сынам.

На развітанне бацька мне сказаў:

— Толькі, калі ласка, забудзьце маё прозвішча. Інакш у старшага сына могуць быць вялікія непрыемнасці.

Юрый GERMAN.
 Каралскі перахзек, 9 снежня. (ТАСС).

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

БОЛЬШ КЛОПАТАУ АБ ПАРТЫЙНАЙ ГАСПАДАРЦЫ

Мінскі гарадскі камітэт КП(б)Б вядуць праверку становішча партыйнай гаспадаркі ў многіх прыватных партыйных арганізацыях горада. Выявілася даволі неспрыяльная карціна. У разе арганізаванай, асабліва па Кагановічскаму горрайкому, партыйнай гаспадарцы не надаецца належнай увагі.

Так, у прыватнай партыйнай арганізацыі фабрыкі «Кастрычнік» (сакратар партбюро т. Шамоў) ёсць неадаробаны шэф для кавання партыйных дакументаў. Аднак у звычайным шэфстве сакратара партбюро знойдзены пратакол выратава партгоду, пастанова бюро РК КП(б)Б аб становішчы абароннай работы, дакументы, якія не падлягаюць агляду, і нягледзячы на гэта, у адпаведнасці з пратаколам агульных партгоду аказаліся частуць у спісках 1939 года.

Іншы горш абстаць праверка ў захоўванні партыйных дакументаў у пазваных партыйных групках. Пратаколы афармляюцца нехайна, захоўваюцца ў звычайных сталках. Партыйныя дакументы пагрупуны перагата па (1-й і 2-й змены) на працягу доўгага часу валяюцца ў ачыненых шэфствах, стадоў, не падаюць. Аналагічнае становішча і ў іншых пазваных фабрыках.

У прыватнай партыйнай арганізацыі шэфства фабрыкі «Пролетарыі» пратаколы афармляюцца выключна зранна, не маюць нават парадкавых нумароў. Пратаколы ад 13, 17 і 23 красавіка і ад 26 чэрвеня і 5 ліпеня не падаюцца, на іх невялікіх ўстаўках, хто-ж быў старшынёй партыйнага шэфства.

Неадаробана ўвага ўдзяляецца ўчытку камуністаў. У прыватнай арганізацыі пазваных завода № 1 ўчыт камуністаў вядзецца па нейкай авольнай форме. У выніку ўчыт забываецца, няма дакладных даных аб стане партарганізацыі. Камуністы т. Сухічэў і Грыбнев даўно выбылі з партарганізацыі, а з ўчытку і да гэтага часу яны не зняты.

Некаторыя партыйныя кіраўнікі не прыцягваюць клопатаў аб партыйнай гаспадарцы. У рэзультате ў партыйнай арганізацыі фабрыкі-кухні ўчыт камуністаў вядзецца па старой лісьце, якая існавала яшчэ да змены партыйных дакументаў. Такім чынам, у кнізе фігуруюць і зараз старыя нумары партыйных білетаў камуністаў.

У прыватнай партарганізацыі Наркмата аховы здароўя БССР (сакратар партбюро т. Дворнін) не ўнесены ў кні-

ту ўчыт даўно прапуючыя там члены партыі тт. Эпштайн, Файншвіц, Навадворан.

Дрэнна абстаць справа з паведамленнямі ў райком партыі аб праваўванні камуністаў па раб-це. Партарганізацыя завода «Удэпрік» не выслала паведамленняў з 1938 г. Член партыі т. Заяц (партарганізацыя завода «Пролетарыі») вылучана на кіруючую работу ў май месца, а ў асабістай ўчыткарці партыі аб гэтым нічога не сказана. Такія прыклады не атыняць. Гэта можна сказаць аб многіх партыйных арганізацыях горада.

Абмяжываюцца адносіны да вядзення партыйнай гаспадаркі расхвіляваны партыйны пэдагагічны. Справа захоўваецца на няўплату членскіх унесоў. Вось яркі прыклад. У партарганізацыі фабрыкі «Кастрычнік» азіт камуніст не плаціць членскіх унесоў за 13 месцаў, 4 за 6 месцаў, 1 за 5 месцаў і 3 за 4 месцаў. У прыватнай партыйнай арганізацыі фабрыкі-кухні асобныя камуністы ўтойваюць сваю сапраўдную зарплату. Член партыі т. Герасімовіч ў верасні месцаў ў сярэднім забавіў 1123 руб., а партузносы заплаціў з расліку 540 рублёў.

У асобных партыйных арганізацыях наглядваюцца безадказныя адносіны да захоўвання партыйных дакументаў. Кандаматы партыі т. Чурмаў Г. І. (партарганізацыя Н-скага часу) згубіў невялікае да кандаматыку партыі т. Якушаў Ф. П. (партарганізацыя паравозага хва) згубіў кандаматыку партыі пры пасадцы ў трамвай, т. Пыжык (партарганізацыя санітарнай станцыі) згубіў кандаматыку партыі ў тэатры. Па Кагановічскаму горрайкому за карткі час згублена і ўкрадзена 35 білетаў.

Між тым, гэтым фактам не надаецца належнага значэння. Іх не абмяроўваюць на партыйных шэфствах, на пасаджэннях бюро, не мабілізуюць увагу ўсіх камуністаў на павышэнне большаўплатна пільнасці, на ўважлівае адносіны да захоўвання партыйных дакументаў.

Партыйным арганізацыям трэба неадкладна выправіць вылучэння нехайных наладзіць вядзенне партыйных пратакоў, ўчыт камуністаў, выхоўваць пачуцці адказнасці за захоўванне партыйнага білета. Баявая задача кожнай партыйнай арганізацыі, кожнага камуніста — наведзі большаўплатна парадка ва ўласным партыйным доме.

С. Д. СЕНЦЮРОУ, Інструктар Мінскага ГН КП(б)Б.

РЕЗУЛЬТАТЫ АДНАГО ПАЛІДНЯ

Уся партыйная арганізацыя швейнай фабрыкі імені Крупскай (Мінск) рыхтавалася да правядзення палідня па абмеркаванню стану партыйнай прапаганды.

Пачалося з таго, што бюро Сталінскага райкома КП(б)Б абмеркавала на сваім пасаджэнні пытанне аб выкаванні партарганізацыі нашай фабрыкі ў рамках ЦК ВКП(б) «Аб пастаноўцы прапаганды марксізма-ленінізма ў Беларускай ССР, Украінскай і Бурскай абласцях».

У прынятым бюро РК рашэнні было азначана, што партыйная арганізацыя не аддала належнай увагі марксісма-ленініскаму выхаванню камуністаў і беспартыйнага актыва. Большасць членаў і кандыдатаў партыі не вывучыла гісторыю ВКП(б). Гурток нізавога зьява на вывучэнню гісторыі партыі займаўся ўсяго два разы на працягу года, на заняткі з'яўлялася адна тропь слухачоў, прычым і з іх не ўсе прыходзілі падытрыманымі.

Вялікая ўвага ў рашэнні райкома аддана пытанню арганізацыі штодзённага кантролю выкавання камуністамі патрабаванняў статута ВКП(б) аб уваенні асноў марксізма-ленінізма, дапамогі самастойна вывучаючы гісторыю партыі, а таксама наладжання работы гуртка.

Бюро рэкамендавала сістэматычна практыкаваць правядзенне таварыскіх гурткоў па гісторыі партыі і нарад па абмену вопытам вывучаючы «Бароткі курс гісторыі ВКП(б)». У дапамогу партыйнай арганізацыі прымацаваць прапагандыст райкома т. Нехай.

Рашэнні бюро райкома ляглі ў аснову абмеркавання пытання аб прапагандзе на палідні. Многія камуністы ацугі перал партыйны віну за сваю палітычную няграмацкасць. Партарганізацыя прыняла карэктывныя меры па паліпашэнню пастаноўкі партучобы.

За апошнія паўтара месяца значна падзеньналася справа вывучэння гісторыі ВКП(б) на фабрыцы. Ніз не вучыўся ніякай раней камуністы тт. Вароніч і Голубева зараз займаюцца ў вярхоўнай партучобе. Перагледзены састаў гуртка па вывучэнню кароткага курса гісторыі ВКП(б).

Камуністы — перадавікі соцсаборніцтва

Сярод рабочых Мінскага паравозага хва шырока разгарнулася сацыялістычнае саборніцтва на лепшую сустрачу дня выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. На чале саборніцтва — камуністы і комсамольцы, якія паказваюць выдатную работу.

У падобным паху ўжо токар-камуніст т. Яромка выканаў лістападзёны план на 309 проц., т. Шарпіо — на 221 проц. Комсамольцы токар т. Будзівіч і слесар-інструментальшчык т. Падковіч выконваюць па дзве — тры нормы. Свае поспехі яны замячалі ў снежні месяцы. Комсамольцы Кудзівіч 6 і 7 снежня выкапалі дзённую норму на 420 проц.

Выдатны поспеху дабіліся паравознікі, яны звыклі ў лістападзе больш 350 тон паліва. Машыністы — члены

партыі тт. Шпілеўскі, Папырык, кандыдат партыі т. Бірулін даюць эканомію па 7—10 тон вугалю кожны.

Добрыя ўзоры работы паказваюць маладыя машыністы тт. Андрэў, узнагароджаны металю «За трудовое отличие» і Барысав, вылучаны кандыдатам у дэпутаты Мінскага абласнога савета. Яны вядуць свае пазды дакладна па графіку, даюць выдатную эканомію паліва.

Партыйная арганізацыя праводзіць вялікую палітычна-масавую работу сярод рабочых паравозага хва. Гэта хва становіцца рэзультат: шырокае сацыялістычнае саборніцтва, растуць рады станаўнаў-наў. Дзень выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных работы калектыву сустрагне новымі вытворчымі пераходамі.

Н. СТРЭЛЬЧАНКА.



На таварыскай гутарцы на гісторыі ВКП(б) на швейнай фабрыцы імені Крупскай (Мінск). Фото Я. Салавейчыка.

КОМСАМОЛЬЦЫ ўЗНАЧАЛЮЮЦЬ АБОРОННУЮ РАБОТУ

У савецкай моладзі наглынаецца выхаванне прасякута пачуццямі гарадзкіх патрыятызма, імкненнем у любую мінуцу стаць на абарону сваёй радзімы.

Студэнт III курса літаратурнага факультэта Мінскага педагагічнага інстытута імені Горькага комсамольца тав. Карашкоў прышоў у інстытут з вялікімі багажом ваенных ведаў. У гэтым яго дапамагла выдатная школа — Чырвоная Армія. Там ён стаў вольнапрапарным лётчыкам, шэферам і матаныхлістам, на вучыцца мець стаяць з ручного кулямёта. Але на гэтым тав. Карашкоў не спыніўся. Ужо ў інстытуте ён з пэнемакам скончыў пазаную школу, перадаў нормы на значкі вярхоўнага студэнта першай ступені, ПНХА першай ступені. Зараз тав. Карашкоў нават працуе парашутным гурткам і кіруе аўташколай.

Актыўна абароннай работы тав. Карашкоў не толькі вучыцца сам, але і дапамагае сваім таварышам набываць ваенныя спецыяльнасці, за што карыстаецца

дапамогай сярод студэнтаў. Яго выбралі членам савета Асавіяхіма і членам факультэцкага профбюро.

Студэнтка трэцяга курса літаратурнага факультэта комсамолька тав. Касцюшка мае чатыры абаронныя значкі першай ступені. Яна выдатна спачыла планерную школу, зараз займаецца на курсах мележыёр.

Тав. Касцюшка ўмеа спалучаць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці з выдатнай вучобай.

Энтузіятам абароннай работы з'яўляецца комсамольца тав. Рамановіч (III курс гістарычнага факультэта); ён таксама мае чатыры абаронныя значкі першай ступені. Яна выдатна спачыла планерную школу, зараз займаецца на курсах мележыёр.

Многія бось у інстытуце комсамольцы — актыўна абароннай работы. Яны паказваюць ўжоры сапраўднага савецкага патрыятызма.

А. АСТАПЕНКА.

НА ПЛЕНУМЕ ГОМЕЛЬСКАГА АБНОМА КП(б)Б

ГОМЕЛЬ, 9 снежня. (Кар. «Звезда»). На рашэнні пасаджэнні пленума 8-га снежня абмяроўвалі справу па дакладу тав. Гутера аб становішчы росту партыйнай арганізацыі ў перыяд красавік—кастрычнік 1939 года.

Усе выступаўшыя адзначалі вялікую работу, праведзеную партыйнымі арганізацыямі па ўваенню ў рад партыйных лешых, перадавых людзей, да канца адданых нашай сацыялістычнай радзіме. Радзіма з гэтым таварышам вырываўлі грубая памылкі, дапушчаныя партыйнымі арганізацыямі, наўрашэнне імі лешыска-сталінскага прыняцця індывідуальнага адбору ў партыю.

Першы сакратар абнома КП(б)Б тав. Жыжманкоў у сваёй прамове заставіў увагу партыйных арганізацыяў на захаванне чыстаты ролу ВКП(б), індывідуальнага адбору ў партыю, прыёму ў яе людзей, сапраўды дастойных насіць высокае званне члена партыі.

У прынятай на гэтым пытанні рэзалюцыі пленум асудзіў неабавязковы практыку асобных партыйных арганізацыяў, якія, у пазгоні за колькасцю, забяраюць аб лешыска-сталінскай прыняцці індывідуальнага адбору ў партыю.

З дакладам па другому пытанню — аб ходзе выкавання пастаноў ЦК ВКП(б) і СНК СССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасаў ад разбаварвання» выступіў сакратар абнома тав. Бялінскі.

У спрэчках на гэтым дакладу выступілі тт. Сявядлоў (Рагачоўскі раён), Веранеў (Журавіцкі раён), Назарэў (Барысавскі раён), Грыцкоў (Стрэшанскі раён). Пленум прыняў рэзалюцыю, у якой азначаны практычныя меры па пазуам ажыццяўлення пастаноў СНК СССР і ЦК ВКП(б).

Пасаджэнне пленума 9-га снежня было прысвечана абмеркаванню пытання аб ходзе выкавання пастаноў ЦК ВКП(б) ад 16 зніўня «Аб пастаноўцы прапаганды марксізма-ленінізма ў Беларускай ССР, Украінскай і Бурскай абласцях».

З дакладам на гэтым пытанні выступіў сакратар абнома КП(б)Б тав. Жыжманкоў.

Пастанова ЦК ВКП(б), — гаворыць дакладчык, — з усяй палітычнай вастротай ускрыла буйнейшыя нехайнасці ў пастаноўцы партыйнай прапаганды, якія ёсць і ў Гомельскай абласной партыйнай арганізацыі.

З моманту апублікавання гісторычнай пастаноўцы ЦК ВКП(б) «Аб пастаноўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» прайшоў больш года. За гэты перыяд большасць абласці не забілі вялікую работу па ўваенню партыйных і савецкіх кардэраў тэорыі марксізма-ленінізма.

14000 партыйных і беспартыйных башчэвікоў — камуністы, комсамольцы, настаўнікі, урачы, інжынеры, калгасныя актывісты — самастойна вывучаюць гісторыю башчэвіцкай партыі.

Многія камуністы і беспартыйныя інтэлігенцыя вывучаюць ужо 7—8 разеў гісторыі ВКП(б). Да іх адносіцца, напрыклад, кандыдат партыі тав. Бясемертны (планавік гомельскага аўцінна-шубага завода), член партыі інжынер праваапараточкага камітэта тав. Фаміч і інш. З усяй сур'ёзнасцю самастойна вывучаюць гісторыю партыі і творы класікаў марксізма-ленінізма сакратар Лёўскага райкома КП(б)Б тав. Кожур, сакратар Журавіцкага райкома тав. Масленікаў, сакратар Лёўскага прыватнай партарганізацыі Журавіцкага раёна тав. Лавітайчы і іншыя.

Аднак побач са станоўчымі рэзультатамі індывідуальнай марксісма-ленініскай вучобы ёсць і сур'ёзныя нехайнасці ў гэтай справе.

Рад раённых партыйных арганізацыяў слаба кіруе партыйнай прапагандай. Асобныя сакратары райкомаў і партыйных бюро, работнікі аддзелаў партыйнай пра-

паганда перасталі цікавіцца, як камуністы вывучаюць гісторыю партыі. У рэзультате, большая частка партыйнага актыва не працуе сістэматычна над уваеннем асноў марксізма-ленінізма, а некаторыя таварышы ўсё яшчэ вывучаюць першыя раздзелы «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Так, напрыклад, інструктары Жлобінскага райкома тт. Крышнёў і Разноў з'яўляюцца вучацца, а таварышчы ўзровень гэтых партыйных работнікаў называюць нізкі. Не працуе над сабой і дырэктар фабрыкі «Герой працы» тав. Нойтін. Гэты кіраўнік буйнейшага ў абласці прадпрыемства, калі яго выклікалі ў райком па пытанню партыйнай вучобы, заставіў усе «Бароткі курс гісторыі ВКП(б)».

За праішоўшы перыяд, — прадаўжае дакладчык, — у раёнах абласці працывала 600 лекцыяў, на якіх прысутнічала звыш 60.000 чалавек. Але ў гэтай справе бось істотныя нехайнасці. Часта лекцыі арганізуюцца без ўвагі ведаў аўдыторыі. У большасці сваёй лекцыі праводзяцца для сярэдняга звання. Яны звязаны чытацца на першых раздзелах гісторыі партыі.

Пасля даклада разгарнуліся спрэчкі. У іх прыняў ўдзел тт. Каравельнік (Летар абнома КП(б)Б), Эдман (сакратар Гомельскага райкома КП(б)Б), Калупін (сакратар абнома КП(б)Б), Гулаў (застаўчы аддзела прапаганды газеты «Гомельская праўда») і інш.

Пленум прыняў разгорнутую пастанову па гэтым пытанню.

Пасля абмеркавання арганізацыйных пытанняў пленум засядаў сваю работу.

СПРАВА ўСЕЙ ГРАМАДСКАСЦІ

Агульны ўзнім сацыялістычнай эканоміі ў краіне Саветамі ўвядзена наглынаецца развіццё культуры савецкага народа. «З пункту гледжання культуры развіццё народа, — гаворыць таварыш Сталін на XVIII з'ездзе ВКП(б), — спрымае вядучы перыяд буй сапраўды перыядам культурнай рэвалюцыі».

Найважнейшую ўвагу ўдзяляе партыя пытанню выхавання маладога пакалення ў духу сацыялістычнага пераўтварэння. Нашы школы закіданы вясні работу на сацыялістычнаму выхаванню дзяцей. Але гэта вялікая работа і яшчэ не заўсёды сустракае патрэбнае падтрыманне з боку некаторых грамадскіх арганізацыяў. Намаз ёсць і фактаў няўплатнай арганізацыі школьнай справы выхавання.

Некаторыя органы наднавай асветы і дырэктары школ сталіні БССР да каппа не зразумелі важнейшыя ўказанні партыі аб школе, і таму, як вынік, паспяховасць вучняў школ г. Мінска за 1-ю чвэрць складала толькі 65,5 проц.

У разе школьна-дысцыпліна асобных вучняў выключна дрэнна. Гэта — вынік дрэннай пастаноўкі выхавання.

У Мінскай 26-й школе вучыць Окунь пабуй настаўніку В. Такі абавязковы факт паказвае, што кіраўніцтва школы і сама настаўніца В. не змагі ўплываць на вучняў, што тут асутнічае індывідуальны нагляд у выхаванні кожнага вучня.

Грубая адносіны вучняў да некаторых настаўнікаў — напрыклад з'яўляюцца ў мінскай школе (8-я, 3-я і інш.).

Як-жа дапаможа башчэвіцкай школе? 4-я, 13-я, 14-я і іншыя школы даволі добра працуюць з башчэвіцкім актывам. У гэтых школах башчэвіцкіх дзяўраў на перапынках, кіруюць вучнёўскімі гурткамі, дапамагаюць праводзіць абследаванне бытавых умоў адаточных вучняў і інш.

Але ёсць і такія башчэвіцы, якія ніякай увагі не ўдзяляюць выхаванню дзяцей.

Вось, напрыклад, факты з 5-й школы. Вучыць В. класа Азарнак сістэматычна з'яўляе рэбят, вучыцца дрэнна. Башчэвіца яго (член ВКП(б) ніякай увагі на паводзіны і вучобу сына не звяртае. Вучыць Шамес з гэтага-ж класа на ўроках трымае сябе недэспыціравана. Башчэвіца яго ведае аб гэтым, але трымае сябе так, нібы яго гэта зусім не датычыць. На пытанне дырэктара школы: «Што вы думаеце пра іх, каб выправіць паводзіны сына?» башчэвіца адказвае: «Рабіце з ім што хочаце, можаце адвесці яго ў міліцыю» (!).

Вось факты прамога разлажэння башчэвіцкіх свай дзяцей, факты, якія павінны стаць прадметам судовага следства.

У 37-й школе вучыцца двое дзяцей грамадзянін Сан Я. К. Паспяховасць іх дрэнная, бо дома няма ніякай мацярынскай рыхтаваць урокі. Башчэвіца не закідае ў вучобу дзяцей, збівае іх, старэйшым сыну ён выбіў два зубы, другому рабёў лёс, забяраюць матчы хадзіць у школу на башчэвіцкай сходы.

Гэтыя асобы, выключна неапраўданы і злычынны з'яўляюцца не могуць заславіць сабою мнства выдатных уораў работы настаўнікаў і клопатаў башчэвіц аб выхаванні дзяцей.

У 3-й школе выкладчык тав. Пылановіч арганізаваў географічны гурток, дапамагае вучням рэгулярна выпускаць насаценную газету «Наша радзіма».

Вучні 5-х класаў 4-й школы ўзялі шэфства над вучнямі гэтай-жа школы 1—2 класаў. Яны дапамагаюць ім у вучобе, іграюць з імі на перапынках.

Вось настаўнікі-энтузіясты, якія ўмеа прыцягваюць вучняў да творчай работы. Настаўніца 9-й школы тав. Ільвенецкая пасля вывучэння верша Я. Кудыкі «Сыны» прапанавала вучням напісаць п'есу на тэму верша. Вучні з вялікай стараннасцю выконвалі заданне і напісалі твор. Настаўнік тав. Расалаў у IV класе гэтай-жа школы пасля чытання «Сігнала» Гаршына даў вучням тэму для напісання дома твора «Вучыцца сына стрэлачыка Сяжэна». Многія вучні выканалі заданне на «выдатна».

У гэтай-жа школе вучні-комсамольцы 9—10-х класаў выступаюць з дакладамі на палітычных тэмах перад вучнямі 5—6 класаў. Настаўнік, член ВКП(б) тав. Ісвенчук дапамагае ім у падрыхтоўцы да дакладаў.

У 42-й школе рэгулярна склікаюцца партыі класных арганізацый і класных кіраўнікоў. Партыі дапамагаюць мабілізаваць вучняў на лепшую вучобу, узняць дысцыпліну і актывізаваць грамадскую работу.

Рашаючую роллю ў камуністычным выхаванні адгравырае правільна арганізаванае ў школе сацыялістычнае саборніцтва. У 9-й школе ў рэзультате сацыялістычнага саборніцтва павысілася акадэмічная паспяховасць. Школа цпер займае першае месца ў горадзе. А ў таварышеска, як 32, 8, 3, 20, дзе сацыялістычнаму саборніцтву не надаюць належнай увагі, дрэнна абстаць справа з пэдагагічнасцю і дысцыплінай.

Неабходна карэктывна чынам палепшыць работу школ з башчэвіцамі. Першы крок у гэтым напрамку зробіць грамадскі аддзел наднавай асветы арганізацыя башчэвіцкіх універсітэтаў, які пачаў ужо сваю работу. Галоўнай задачай яго — азнамяненне башчэвіц з праблемай камуністычнага выхавання. У ім будучы чытаць лекцыі лепшыя педагагічныя сісты Інстытута школьнай педагагікі.

Усім партыйным і комсамольскім арганізацыям трэба правесці партыйны і комсамольскі сходы са спецыяльнай пастаноўкай пытання аб камуністычным выхаванні дзяцей і дашкольнай школе.

Паліц праправаў павінен паставіць сваю работу так, каб яна сапраўды дапамагла школам у выхаванні дзяцей.


Трэба, каб мясцовым, фабрым, прафасінальным саюзам сачылі за тым, як работа і судзіцца выхоўваюць сваіх дзяцей і дапамагалі башчэвіц парадкаў, сродкаў.

Вялікую роллю павінны адыграць сесыя Герасова па наднавай асвете, а таксама на барацьбе з башчэвіцкасцю. Гэтыя сесыя павінны па-сапраўднаму ўдзяцца за справу, выконваюць наказы выбарчыкаў у галіне паліпашэння работы школ.

Пры домаўпраўленнях, буйных дэмакнеабходна стварыць башчэвіцкія камітэты, якія прыцягваюць многа карысці ў справе арганізацыі вольнага часу школьнікаў.

Органы пракуратуры дагэтуль не прымаюць дзейных мер у адносінах да тых башчэвіц, якія звязана робяць дрэнныя ўчыткі на дзяцей, не выхоўваюць іх. Мы не ведаем ні аднаго выкладчыка, калі-б башчэвіца за гэтыя справы адказвалі перад судом. Трэба таксама правесці ў жніўні рашэнне СНК БССР ад 13 студзеня 1939 г. аб арганізацыі спецыяльнага дзіцячага дома або школы са спецыяльным рэжымам для дзяцей, якія ў паліпашэнні выхаванню ў масавай школе.

Камуністычнае выхаванне прадастаўляе паказанні — пэнесія і разам з тым вельмі адказная і трыпная задача. Дапамога школе, настаўніку — справа ўсёй савецкай грамадскасці! А. ЧУЧОН, загадчык Мінскага гарана.



Новая калганная п'еса. Вучні сярэдняй школы № 3 класа імені Дзяржынскага. Лягойскага раёна. Пасля агульнага вывучэння дамоў. На ўдзеле: вучні на калганскай вучыцца (злева направа): Тоня Станкевіч, Зоя Вяльска, Вася Сіжэніч. Фото Л. Калючэна.

СТАХАНАўСКАЯ РАЦЫНАЛІЗАЦЫЯ — МАГУТНЫ ФАКТАР РОСТУ ПРАДУКЦЫЙНАСЦІ ПРАЦЫ

Усенародны стыханаўскі рух вучыцца і вылучае з радю рабочых, інжынераў і тэхнікаў сотні і тысячы рацыналізатараў, творчю новай тэхнікі, майстраў сацыялістычна

